

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў №1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”	Лаўрыновіч Дз.С.	Прарэктары, дэканы, кіраўнікі аддзелаў і службаў
2	Аб выніках размеркавання выпускнікоў і перспектывах узаемадзеяння з базавымі арганізацыямі	Дзячэнка А.В.	Дэканы факультэтаў, аддзел кадраў
3	Балацёроўка навукова-педагагічных кадраў	Лаўрыновіч Дз.С.	Конкурсная камісія

Решение:

ВОПРОС:

1. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў №1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента Республики Беларусь по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете.
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и сотрудников. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого проректора Д.С. Лавриновича.

2. Аб выніках размеркавання выпускнікоў і перспектывах узаемадзеяння з базавымі арганізацыямі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Информацию об итогах распределения и перспективах взаимодействия с базовыми организациями принять к сведению.

2. Комиссии по распределению, направлению и перераспределению на работу выпускников при принятии решений строго руководствоваться законодательством Республики Беларусь обеспечить распределение, направление, перераспределения и трудоустройство выпускников в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией.

Срок исполнения – постоянно.

3. Перенести сроки работы Комиссии по распределению, направлению и перераспределению выпускников на февраль-март 2019/2020 учебного года.

Срок исполнения – до 1 февраля 2020 года

4. Заведующим кафедрами математики и информатики, теоретической и прикладной лингвистики, романо-германской филологии, политологии и социологии, педагогики детства и семьи, психологии и специальных психолого-педагогических дисциплин (с 1.09.2019 года – кафедра психологии и коррекционной работы), литературы и межкультурных коммуникаций, археологии и специальных исторических дисциплин, философии, всеобщей истории, истории Беларуси и восточных славян заключить договоры с организациями-заказчиками кадров для следующих специальностей: 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины»; 1-23 01 08-01 «Журналистика (печатные СМИ)»; 1-21 03 01 «История (отечественная и всеобщая)»; 1-23 01 12-03 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия», 1-21 03 01-06 «История (религий)», 1-21 03 01-02 «История (археология)»; 1-23 01 05 «Социология»; 1-21 05 06 «Романо-германская филология»; 1-31 03 04 «Информатика»; 1-03 04 01 «Социальная педагогика»; 1-23 01 04 «Психология»; 1-03 03 01 «Логопедия».

Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.

5. Заведующим кафедрами, реализующим образовательные программы второй ступени высшего образования, заключить договоры о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров.

Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.

6. Заведующим кафедрами рассмотреть вопрос об открытии филиалов кафедр в базовых организациях, с которыми заключены договора о взаимодействии.

Срок исполнения – до 1 декабря 2019 года.

7. Ведущему юрисконсульту внести пункт о стажировке лиц из числа профессорско-преподавательского состава в текст договора о взаимодействии университета с базовой организацией.

Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по учебной работе О.В.Дьяченко.

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў